

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Намеснік дырэктара па ВВР І.В. Лазун _____
01.08.2022 год

**МІЖВЕДАМСТВЕННЫ ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ ПА
РЭАЛІЗАЦЫІ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ АКЦЫІ “МАРЫ
НАРАДЖАЮЦЦА – МАРЫ ЗБЫВАЮЦЦА” У ПЕРЫЯД ЛЕТНІХ
КАНІКУЛ (ЖНІВЕНЬ 2022 года) у агр. ТУРЭЦ**

Дата	Мерапрыемствы	Удзельнікі	Месца правядзення, час	Адказныя
01.08	Дзейнасць гульнівай пляцоўкі “Кола беларускіх гульніаў”	6+	Спартыўны стадыён установы адукацыі. 09.00	Самец Т.Дз.
02.08	Акцыя “Помнік”	12+	Тэрыторыя аграгарадка. 10.00	Гарох Т.В.
03.08	Краязнаўчая гадзіна “Знакамітыя людзі нашага краю”	6+	Турэцкая сельская бібліятэка. 14.00	Клімаш Г.Г.
04.08	Калейдаскоп спартыўных гульніаў	6+	Спартыўны стадыён. 10.00	Гарох Т.В.
05.08	Працоўны дэсант па добраўпарадкаванні школьнай тэрыторыі	12+	Тэрыторыя аграгарадка. 10.00	Гарох Т.В.
06.08	Акцыя “Лета спартыўнае”	8+	Спартыўны стадыён установы адукацыі	Гарох Т.В.
08.08	Дзейнасць гульнівай пляцоўкі “Кола беларускіх гульніаў”	6+	Спартыўны стадыён. 09.00	Самец Т.Дз.
09.08	Удзел у акцыі “Спяшайцеся рабіць дабро”	12+	Тэрыторыя аграгарадка. 10.00	Педагог-арганізатар
10.08	Пазнавальная гульніа да Сусветнага дня светафора “Добрая дарога дзяцінства”	6+	Турэцкая сельская бібліятэка	Клімаш Г.Г.
11.08	Акцыя па добраўпарадкаванні школьнай тэрыторыі	8+	Тэрыторыя школьнай тэрыторыі	Класныя кіраўнікі
12.08	Інтэрактыўная сустрэча “Летнім часам не забываем	8+	Спартыўны стадыён установы адукацыі	Гарох Т.В.

	пра бяспеку жыцця”			
13.08	Спартыўныя гульні	6+	Спартыўны стадыён. 10.00	Пляскач А.М.
15.08	Дзейнасць гульнівай пляцоўкі “Кола беларускіх гульніаў”	6+	Спартыўны стадыён.10.00	Самец Т.Дз.
16.08	Спартыўная гульнівая праграма	6+	Спартыўны стадыён ўстановы адукацыі.10.00	Класныя кіраўнікі
17.08	Слайд-падарожжа “Я люблю сваю краіну” Літаратурная віктарына “Рознакляровыя арэлі”	6+ 6+	ЦКід “Турэцкі дом культуры”. 15.30 Турэцкая сельская бібліятэка. 14.00	Комар Ж.Э. Клімаш Г.Г.
18.08	Віртуальная экскурсія “Помнікі духоўнай культуры Карэліцкага раёна”	12+	Актавая зала ўстановы адукацыі.10.00	Гарох Т.В.
19.08	Дыскатэка “Вясёлы настрой”	6+	УК “Турэцкі адзел культуры і дасуга”. 17.00	Комар Ж.Э.
20.08	Сустрэча “Усё жыццё з народам і для народа” (да 105-годдзя з Дня нараджэння Я.Брыля)	6+	Турэцкая сельская бібліятэка. 14.00	Клімаш Г.Г.
21.08	Квэст-гульніа “Знакі на дарогах нам на шляху дапамогуць”	6+	УК “Турэцкі адзел культуры і дасуга”. 15.00	Комар Ж.Э.
22.08	Дзейнасць гульнівай пляцоўкі “Кола народных гульніаў”	6+	Спартыўная пляцоўка, 09.00	Самец Т.Дз.
23.08	Экалага-краязнаўчая гульніа “Летняя краіна”	6+	Спартыўны стадыён установы адукацыі.10.00	Стэльмах М.Дз.
24.08	Спартыўная праграма “На летняй пляцоўцы”	8+	Спартыўны стадыён установы адукацыі. 11.00	Дрык Г.У.
25.08	Спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы	7+	Спартыўны стадыён.09.00	Цаба С.Г.
26.08	Дзень імянініка	6+	ЦКід “Турэцкі	Комар Ж.Э.

	“Прыміце нашы віншаванні”		дом культуры”. 17.00	
27.08	Акцыя “Футбольныя канікулы”	8+	Спартыўны стадыён установы адукацыі. 10.00	Гарох Т.В.
29.08	Гульнёвая праграма “Вясёлкавае лета”. Конкурс малюнкаў на асфальце	6+	Тэрыторыя ўстановы адукацыі. 10.00	Настаўнікі пачатковых класаў
30.08	Сустрэча “Напярэдадні школьных дзён”	6+	Установа адукацыі, 10.00	Класныя кіраўнікі
31.08	Акцыя “Помнік”	12+	Тэрыторыя аграгарадка. 10.00	Педагог- арганізатар

План складзены педагогам-арганізатарам Т.В. Гарох